

На Сенненшчыне прайшлі раённыя Зажынкi



У нашых продкаў, якія спакон вякоў займаліся земляробствам, перад пачаткам жніўных работ абавязкова праводзіўся абрад зажынак. Ён насіў магiчны характар, каб умiласцiвіць сiлы прыроды. Але не толькi. Гаспадары палеткаў iмкнуліся заахвоцiць работнiкаў на адказную працу. Тыя, у сваю чаргу, падкрэслiвалi сваю значнасць. Але ва ўсiх была адна мэта – зжаць, абмалацiць, засыпаць збожжа ў засеку i забяспечыць агульны дабрабыт.

Прыкладна па такім жа сцэнарыю прайшлі раённыя зажынкi. Ёх правялі на полі СУП “Саўгас імя Машэрава”, што раскінулася паміж Машканамі і Масорами. На свята, якое стылізавалі на сучасны лад культработнікі раёна, былі запрошаны кіраўнікі, галоўныя аграномы, інжынеры сельгасарганізацый, спецыялісты раённых службаў, члены раённага выканаўчага камітэта.



Першыя снапы, звязаныя са зжатай уручную збжжыны, уручылі начальніку ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Леаніду Хірэвічу і дырэктару саўгаса імя Машэрава Сяргею Ліцяга. Ёх “сялом вязалі”, як спяваецца ў адной са жніўных песен. Зажынкi суправаджаліся шэрагам iншых рытуальных дзействаў. Ёх выконвалi культработнiкi, самадзейныя артысты, школьнiкi. Протаіерэй

сенненскай Свята-Мікалаеўскай царквы, благачынны Сенненскай акругі Мікалай Валачковіч прачытаў малітву, акрапіў на добры ўраджай, спрыяльнае надвор'е святой вадой удзельнікаў сяла і свята.



Месцам правядзення раённых зажынак саўгас імя Машэрава быў абраны невыпадкова. Як адзначыў Леанід Хірэвіч, звяртаючыся да ўсіх сабраўшыхся на зажынкi, машканцы вылучаюцца высокай культурай земляробства, багатымі намалотамі. Сёлета на палетках таксама паспявае неблагі ўраджай і яго нашы камбайнеры збяруць без страт, упэўнены Сяргей Ліцяга.

Згодна са сцэнарыем свята ўсім удзельнікам зажынак прапанавалі пакаштаваць каравай хлеба, выпечаны з мукі новага ўраджаю. Кіраўнікам сельгасарганізацый боханы ўручылі кожнаму. Праца гэтых людзей у многім вызначае поспех на полі, для многіх яна стала справай усяго жыцця. Як, напрыклад, для Уладзіміра Багданоўскага, дырэктара ААТ "Ульянавічы". Сёлетняе жніво для яго толькі ў якасці кіраўніка сельгасарганізацыі сямнаццатае. Восьмы год паспяхова кіруе ААТ "Сінягорскае" Уладзімір Сухвал, а да гэтага былі іншыя сельгасарганізацыі, дзе ён працаваў інжынерам, камбайнерам.





— Зажынкi, першы намалот – гэта нi з чым непараўнальныя эмоцыi, — не хавае ён.

Больш за 16 тыс. гектараў заняты сёлета зерневымі культурамі на Сенненшчыне. У дзень зажынак было абмалочана 4,1% ад гэтай плошчы. Уборачныя работы вяліся ва ўсіх гаспадарках. Намалот з гектара склаў 27,4 цэнтнера, што ніжэй мінулагадняга паказчыка. Тым не менш, паказаць дастойны вынік для нашых хлебаробаў — справа гонару. Яны сёлета ў рамках правядзення абласнога фестывалю-ярмаркі працаўнікоў вёскі “Дажынкi — 2016” будуць прымаць калег з усёй Віцебшчыны.

Аляксандр Яўгенаў.

<http://www.senno.by/>